



||

||



(52.9)

() -

' -

.


(


),


(


.)'

,









:

1.

'
'
7-8 . ' ' ('"
)

2.

(')

3.

'
'

4.

5.

6.

:

/

/

/

7.

/

/

8.

(, ")

1.

,

15

,

.

2.

,

.

3.

,

,

.

4.

,

,

5.

.

,

.

()

1.

'

'

'

.

2.

.

3.

.

4.

.

5.

'

-

.

()

1.

"

":

-

;

2.

'

.

3.

'

.

'

'

4.

.

'

-

.

()

1.

'

.

2.

'

3.

.

4.

'

.

"

"

'

.

()

/		- (%) n=180
1		159 (88,33 ± 2,39%)
2	:	105 (58,33 ± 3,67%) 21 (11,66 ± 2,38%) 52 (28,88 ± 3,37%)
3		146 (81,11 ± 2,91%)
4		65 (36,11 ± 3,58%)
5		32 (17,77 ± 2,84%)
6		103 (57,22 ± 3,68%)



n
n
n

/

.

"

/

/

.

"


/


.

.

/

	-	(%)
	n=180	
:		
n	53	(29,44 ± 3,40%)
n	79	(43,89 ± 3,70%)
n	21	(11,66 ± 2,38%)







()

()

/		- n=180 (%)
1.		63 (35± 3,55%)
2.	+	78 (43,33± 3,69%)
3.		20 (11,11± 2,34%)
4.		19 (10,55± 2,28%)





()



.

"

"


.

:

/

.

•
•



a)



)



)

,

(

)



40 125
25 800

0,01 .

1-2 .

:

0,25

(

)



-

/

.

.

.



()

1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

5.

/

.

6.

/

.

()

1.

.

2.

/

.

3.

.

4.

/

5.

.

6.

-

.

7.

.

()

8.

9.

10.

11.

4-6

().

()

12.

'

13.

.

'

14.

.

15.

.

'

.

()

16.

10-12 ' ,

,

;

-

,


17.

,

,

.

()



40 133

(30,1 ± 3,9%)

, 56

(40,1 ± 4,3%)













()



()










(


)







- I. Cecum ;
- II. Ascending colon ;
- III. Transverse colon ;
- IV. Sigmoid colon ;
- V. Rectum .



()

:

"

"

(

2);

,

-

;

,

-1.

()

(),

.

'	122,8 (100%)	128,6 (104,7%)	128,6 (104,7%)	146,7 (100%)	126,1 (85,9%)	127,0 (86,5%)
'	5,68 (100%)	4,7 (82,7%)	4,82 (84,8%)	5,64 (100%)	4,3 (76,2%)	4,42 (78,3%)
'	258,6 (100%)	290,8 (112,4%)	265,2 (102,5%)	291,0 (100%)	285,5 (98,1%)	255,6 (87,8%)
' 2	601,2 (100%)	524,4 (87,2%)	577,7 (96,1%)	703,8 (100%)	507,0 (72,0%)	525,9 (74,7%)
'	472,8 (100%)	415,4 (87,8%)	438,0 (92,6%)	665,0 (100%)	402,0 (60,4%)	402,4 (60,5%)

'
.
1,03 + 0,01,
- 1,09 + 0,01 (< 0,01)
[. . 1697745, 61 6/00]

(BY 6332 1)




n = 6,18 7,04 –

n = 7,05 7,55 –


n = 7,55 7,71 –

n = 7,71 7,79 –



() ,

(BY 6334 1)



$$n = 1,29 \quad 1,14 -$$

()


$$n = 1,13 \quad 0,96 -$$

()

$$n = 0,95 \quad 0,76 -$$

()

(BY 6333 1)




$$n = 1,19 \quad 1,24 -$$

()

$$n = 1,06 \quad 1,18 -$$


$$n = 0,8 \quad 1,05 -$$

-




() ,

(5- BY 6335 1)



$$n = 82,05$$
$$83,19 -$$

$$n = 83,2$$
$$88,64 -$$




n


,

⋮

-

n





n

n

4

:

'

2004



АКАДЕМІЯ НАУК І ТЭКНАЛОГІЯў
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР
ІНТЭЛЕКТУАЛЬнай УЛАСнасці

ПАТЭНТ

№ 6332

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь
"Аб ахове на вынаходства, карысных мадэляў і прамысловых узоры"
выдана патэнт на вынаходства:

Спосаб апрацоўкі раэспрэсаваных параконі і сямкі талстай кішкі
пры хронічным коліце

Патэнтвалодца:

Государственное предприятие учреждения "Белорусская медицинская академия наук и технологий" (БМАНТ)

Аўтары:

Григор Вадим Валерьевич, Удальцов Александр Николаевич, Чудинов Александр Александрович (BY)

Заявка № 20001191

Число заявок: (5) 2000.11.23

Срок охраны у патэнтам рэспрэсаваных параконі: 2006.08.10

Дата пачатку дзейнасці: 2004.12.29

Генеральны дырэктар

Л.А. Салгубкіна

0001672



АКАДЕМІЯ НАУК І ТЭКНАЛОГІЯў
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР
ІНТЭЛЕКТУАЛЬнай УЛАСнасці

ПАТЭНТ

№ 6333

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь
"Аб ахове на вынаходства, карысных мадэляў і прамысловых узоры"
выдана патэнт на вынаходства:

Спосаб дэятасці для апрацоўкі шчытных і чыстых структур глыбокай сілацы
сістэмы тэласной кішкі па прынцыпе рэспрэсаваных параконі

Патэнтвалодца:

Государственное высшее учебное учреждение "Белорусская медицинская академия наук и технологий" (БМАНТ)

Аўтары:

Григор Вадим Валерьевич, Удальцов Александр Николаевич (BY)

Заявка № 20001192

Прочитана заявка: (5) 2006.11.29

Срок охраны у патэнтам рэспрэсаваных параконі: 2006.08.10

Дата пачатку дзейнасці: 2004.12.29

Генеральны дырэктар

Л.А. Салгубкіна

0001673





